

ЗАЦВЯРДЖАЮ  
Загадчык сектара культуры  
Мастоўскага райвыканкама  
А.В.Палуйчык  
«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 г.

## **П Р А Г Р А М А**

**“В гармонии с возрастом”**

**на 2021 – 2023 гг.**

**Масты, 2021**

**Пашпарт**  
раённай бібліятэчнай праграмы  
“В гармонии с возрастом”  
на 2021 – 2023 гг.

Назва праграмы:	Раённая бібліятэчная праграма “В гармонии с возрастом” на 2021 – 2023 гг.
Выканаўца праграмы:	Бібліятэкі ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка”
Распрацоўнікі праграмы:	Адзел бібліятэчнага маркетынгу ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка”
Тэрміны рэалізацыі праграмы:	2021 – 2023 гг.
Мэты праграмы:	Прыцягнуць увагу грамадскасці да праблем людзей сталага ўзросту. У аснову праграмы закладзена запатрабаванне людзей сталага ўзросту ў літаратуры, інфармацыі і арганізацыі вольнага часу.
Чаканыя вынікі:	Пашырэнне дарослай аўдыторыі бібліятэкі; ўмацаванне сувязяў бібліятэк раёна з арганізацыямі горада; далейшае ўдасканаленне вольнага часу людзей “залатога ўзросту”.
Сістэма кантролю за рэалізацыяй праграмы:	Раённы Сектар культуры Мастоўскага райвыканкама.

## Абгрунтаванне праграмы

На працягу многіх гадоў у Мастоўскім раёне ідзе працэс старэння яго насельніцтва. Гэта нявызначанасць часта негатыўна ўплывае на псіхалагічны стан пажылых, яны адчуваюць незапатрабаванасць свайму вопыту, ведаў і таленту. Пажылыя людзі адчуваюць вострую неабходнасць у задавальненні сваіх інфармацыйных, культурных і адукацыйных патрэбаў.

Важную ролю ў задавальненні гэтых патрэб могуць выконваць бібліятэкі, спрыяючы тым самым палепшэнню якасці жыцця пажылых людзей і павышэнню іх сацыяльнага статусу. Таму, дзейнасць бібліятэк у дапамогу пажылым заключаецца, перш за ўсё, у аператыўным прадастаўленні ім інфармацыі па прававых, сацыяльна-значных пытаннях, у падборы, рэкамендацыі і дастаўцы кніг, якія карыстаюцца павышаным попытам, пашырэнні іх кругагляду, круга зносін.

Сёння бібліятэкі служаць для пажылых людзей ачагом стабільнасці, цэнтрам прававой і псіхалагічнай падтрымкі. Бібліятэка для іх гэта зносіны, сустрэчы з цікавымі людзьмі і кнігамі, атрыманне новых уражанняў і цікавай інфармацыі. Стала традыцыяй правядзенне Дня пажылога чалавека, Дня Маці. Гэта выдатная магчымасць не толькі адпачыць, атрымаць зарад станоўчай энергіі, але і знайсці новых сяброў.

Таму праца публічных бібліятэк з сацыяльна-неабароненымі пластамі насельніцтва з'яўляецца адным з прыярытэтных напрамкаў работы.

Для стварэння спрыяльных умоў карыстання кнігамі, бібліятэкай, атрымання неабходнай інфармацыі, цікавага правядзення вольнага часу дадзенай часткай насельніцтва распрацавана мэтавая праграма “В гармонии с возрастом”.

## **Мэты праграмы**

Павышэнне якасці жыцця насельніцтва старэйшага пакалення Мастоўскага раёна на аснове павелічэння эфектыўнасці і даступнасці бібліятэчнага абслугоўвання пажылых людзей;

Аказанне пажылым людзям дапамогі ў актыўнай адаптацыі і самарэалізацыі ў сучасным грамадстве;

Фарміраванне ў людзей з сацыяльна-неабароненых слаёў насельніцтва станоўчых адносін да бібліятэкі і патрэбы карыстацца яе паслугамі;

Стварэнне ўмоў для перадачы каштоўнага жыццёвага вопыту маладому пакаленню.

## **Задачы праграмы**

Камплектаванне бібліятэкамі літаратуры з улікам інтарэсаў пажылых людзей, у тым ліку забеспячэнне кнігамі з буйным шрыфтам;

Даведачна-бібліяграфічнае і інфармацыйнае абслугоўванне ўсіх катэгорый пажылога насельніцтва;

Бібліятэчнае абслугоўванне жыхароў старэйшага пакалення ў хатніх умовах;

Арганізацыя новых формаў правядзення культурнага вольнага часу і выяўлення творчых здольнасцяў пажылых людзей;

Фарміраванне ў насельніцтва пазітыўна-зацікаўленых адносін да інвалідаў і састарэлых;

Аб'яднанне людзей, якія маюць агульныя інтарэсы і захапленні ў клубныя фарміраванні;

Прывіццё цікавасці да кнігі і любові да чытання, знаёмства з лепшымі творами літаратуры, выкарыстоўваючы інавацыйныя формы і метады бібліятэчных зносін;

Фарміраванне навыкаў камп'ютарнай граматынасці;

Пашырэнне сацыяльнага кругагляду пажылых людзей, надання іх дзейнасці грамадска-значнага характару шляхам уключэння ў сацыяльнае жыццё;

Сацыяльная адаптацыя дадзенай катэгорыі чытачоў у грамадстве.

У правядзенні мерапрыемстваў, у бібліятэчным і бібліяграфічным абслугоўванні прымаюць удзел усе аддзелы Мастоўскай раённай бібліятэкі, сельскія бібліятэкі-філіялы.

## **Змест праграмы**

Ва ўсіх аддзелах Мастоўскай раённай бібліятэкі, сельскіх бібліятэках-філіялах, пунктах выдачы, пры абслугоўванні перасоўнай бібліятэкай (бібліобус) чытачы пажылога ўзросту павінны атрымліваць прыярытэтнае абслугоўванне.

Бібліятэчныя паслугі для пажылых людзей, няздольных выйсці з дома будуюцца на індывідуальным падыходзе да кожнага чытача гэтай групы:

- наведванне на даму бібліятэкарам;
- выкананне заказа на літаратуру і інфармацыю;
- рэкамендацыйныя агляды літаратуры;
- абмеркаванне прачытанай літаратуры;
- арганізацыя творчых конкурсаў;
- віншаванне з днямі нараджэння і са святамі;
- праца з Домам састарэлых у в. Масты Правыя. Саветам ветэранаў;
- забеспячэнне сістэмай бібліятэчнага абслугоўвання, падбор літаратуры;
- правядзенне масавых мерапрыемстваў.

## **Віртуальная інфармацыйная падтрымка**

Стварэнне web-старонкі «60+ або элегантны ўзрост» на сайце ДУК «Мастоўская раённая бібліятэка»

## Арганізацыйнае забеспячэнне

### 1. Рэкламная дзейнасць

- інфармаванне пажылога насельніцтва аб сацыяльна-культурных мерапрыемствах, якія праводзяць бібліятэкі ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка”;
- рэкламнае забеспячэнне мерапрыемстваў, якія праходзяць у бібліятэках (памяткі, плакаты, каляндары);
- афармленне віншаванняў са святамі.

### 2. Камплектаванне фонду

- падпіска на газеты і часопісы, найбольш папулярныя сярод людзей сталага ўзроста;
- камплектаванне фонду літаратурай, найбольш прыстасаванай для чытання пажылых людзей з аслабленым зрокам (буйны шрыфт) па напрамках:
  - мастацкая літаратура;
  - літаратура па падтрымцы здароўя;
  - літаратура па арганізацыі хатняй гаспадаркі, прысядзібных участкаў;
  - даведачная літаратура па рабоце з камп’ютарам, медыцыне, псіхалогіі;
  - набыццё аўдыёкніг, дыскаў з лепшымі айчыннымі і замежнымі кінастужкамі.

### 3. Даведачна-бібліяграфічнае і інфармацыйнае абслугоўванне людзей сталага ўзросту.

- *даведачна-бібліяграфічнае абслугоўванне:*

- падрыхтоўка бібліяграфічных матэрыялаў;
- падрыхтоўка рэкамендацыйных бібліяграфічных спісаў;

- падрыхтоўка спісаў новых паступленняў;
- складанне тэматычных спісаў літаратуры для пажылых людзей;
- даведачна-бібліяграфічнае абслугоўванне: выкананне даведак і кансультацый з дапамогай даведачнай літаратуры і БД “Эталон”;
- выданне памятак, буклетаў, дайджэстаў, неабходных для паляпшэння якасці жыцця старэйшага пакалення.

*- інфармацыйнае абслугоўванне:*

- інфармаванне аб правядзенні мерапрыемстваў, выстаў творчасці людзей старэйшага пакалення, кніжных выстаў, прысвечаных актуальным праблемам пажылых людзей;
- прадастаўленне інфармацыі аб кнігах і аўтарах;
- індывідуальнае і групавое інфармаванне пажылых людзей па прававых, сацыяльна-значных пытаннях.

4. Павышэнне кваліфікацыі спецыялістаў бібліятэк раёна.

- Удзел у раённых семінарах, школах вучобы, школах прафмайстэрства, круглых сталах.

### **Чаканыя канчатковыя вынікі**

Рэалізацыя мерапрыемстваў, прадугледжаных праграмай, дазволіць:

- пашырыць дарослую аўдыторыю бібліятэкі;
- актывізаваць прапаганду зносін з людзьмі сталага ўзросту: блізкімі, суседзямі, ветэранамі;
- удасканаліць работу па арганізацыі вольнага часу людзей “залатога ўзросту”;
- фарміраваць грамадзянскія і патрыятычныя пачуцці, любоў і спагаду да людзей сталага ўзросту;
- умацаваць сувязь бібліятэк раёна з арганізацыямі горада.

## Тэматычны план на 2021 год

### 1. Арганізацыйная і інфармацыйна-аналітычная дзейнасць

№№ п/п	Назва мерапрыемстваў	Дата правядзення	Выканаўца
1.	Распрацаваць, зацвердзіць раённую бібліятэчную праграму “В гармоніі с возрастом” на 2021 год;	1 кв. 2021	Адзел бібліятэчнага маркетынгу ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка”
2.	Правесці з бібліятэкарамі раёна семінары на тэмы: • “Аматарскія аб’яднанні для людзей сталага ўзросту як комплексная форма сацыякультурнай дзейнасці” (брэндавыя мерапрыемствы пад адкрытым небам, рэклама, сайты);	4 кв. 2021	Мастоўская раённая бібліятэка, адзел бібліятэчнага маркетынгу
3.	У Публічных цэнтрах прававой інфармацыі стварыць і забяспечыць рэгулярнае абнаўленне банка даных, тэматычных папак па наступных тэмах: • “Закон у дапамогу пенсіянеру”; • “Сацыяльная абарона насельніцтва”.	Штогод	Мастоўская раённая бібліятэка, Луннеская с/б, Гудзевіцкая с/б, П.Мастоўская с/б, Харціцкая с/б.
4.	Супрацоўнічаць з раённай газетай “Зара над Нёманам” па рабоце з людзьмі сталага ўзросту.	Штогод	ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка”
5.	Бібліятэкам сістэмы прывабліваць людзей сталага ўзросту да ўдзелу ў рабоце аматарскіх аб’яднанняў: • “Добрыя сустрэчы” (Мастоўская раённая бібліятэка); • “Сердца, открытые добру” (філіял “Харціцкая сельская бібліятэка”); • “Общение” (філіял “Пескаўская сельская бібліятэка”); • “Сустрэчы” (філіял “Стралецкая сельская бібліятэка”); • “Карані” (філіял “Правамастоўская сельская бібліятэка”); • “Залаты ўзрост” (філіял “Гудзевіцкая сельская бібліятэка”); • “Встреча”(філіял “Пацавіцкая сельская бібліятэка”)	2022	ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка”



6.	Прывабліваць людзей сталага ўзросту да ўдзелу ў літаратурным свяце – “Яе душа над Нёманам плыла” (да 180-годдзя з дня нараджэння Элізы Ажэшка	2 кв.	ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка”
7.	З мэтай адаптацыі пажылых людзей у новых сацыяльных умовах жыццядзейнасці актывізаваць работу мультымедычных і інфармацыйна-адукацыйных цэнтраў, мэтай якіх з’яўляецца: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Індывідуальнае навучанне камп’ютарнай пісьменнасці;</li> <li>• Індывідуальнае навучанне рабоце ў Банкаўскай сістэме “Разлік” (ЕРІП);</li> <li>• Індывідуальнае навучанне рабоце ў прававой базе даных “Эталон-WIN”, якая створана пры Мастоўскай раённай бібліятэцы.</li> </ul>	3 кв. 2021 3 кв. 2021 4 кв. 2021	ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка”
8.	Падрыхтаваць і выдаць метадычныя рэкамендацыі для бібліятэк ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка” па рабоце з людзьмі сталага ўзросту.	2021	Мастоўская раённая бібліятэка, аддзел бібліятэчнага маркетынгу
9.	З мэтай паляпшэння работы з людзьмі сталага ўзросту абагульніць і ўкараніць у практыку работы бібліятэк раёна вопыт лепшых бібліятэк вобласці, рэспублікі.	2021-2023	ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка”

### Арганізацыя і правядзенне масавай работы для людзей сталага ўзросту

№ п/п	Назва мерапрыемстваў, форма работы	Тэрміны	Выканаўца
<b>Выставачная дзейнасць</b>			
1	“Галина-кудесница!” – творчая выстава	1 кв.	Панас Н.І. Філіял “Мастоўская ГБ”
2	“Аб абрадах і традыцыях” – кніжная выстава	1 кв.	Брыцько С.Ю. Філіял “Харціцкая сельская бібліятэка”
3	“У моёй бабулі руки золотые” – выстава вышыванак	4 кв.	Кіслая Н.М. Філіял “Дубненская сельская бібліятэка”
4	“Женских рук прекрасное умение” – выстава-дэгустацыя	4 кв.	Брыцько С.Ю.

			Філіял “Харціцкая сельская бібліятэка”
<b>Культурна-асветніцкая і адукацыйная дзейнасць</b>			
1	“Усё пачынаецца з сям’і...” – анлайн-урок	1 кв.	Кулікоўская Т.У. Філіял “Мікелеўшчынская сельская бібліятэка”
2	“Летапісец палескай зямлі” (да 100-годдзя з дня нараджэння Івана Мележа) – анлайн-гадзіна	1 кв.	Кулікоўская Т.У. Філіял “Мікелеўшчынская сельская бібліятэка”
3	“Церемонія чайная необычайная” – вечер отдыха	1 кв.	Кавалевіч С.Э. Філіял “Рагозніцкая сельская бібліятэка”
4	“В этот день желаем Вам” – акцыя-віншаванне	1 кв.	Доста Н.К. Філіял “Мілявіцкая сельская бібліятэка”
5	“Книжное чаепитие” – гутарка	2 кв.	Белаец М.А. Філіял “Мастоўская ГБ”
6	“Секреты долголетия или как прожить 100 лет без врачей” – відэапрэзентацыя	2 кв.	Кіслая Н.М. Філіял “Дубненская сельская бібліятэка”
7	“Лекавыя травы вакол нас” – гадзінга здароўя	2 кв.	Кулікоўская Т.У. Філіял “Мікелеўшчынская сельская бібліятэка”
8	“Цветы – улыбка природы” – гутарка	2 кв.	Чарніцкая С.В. Філіял “Струбніцкая сельская бібліятэка”
9	“Рукам работа – себе радость” – майстар-клас	2 кв.	Доста Н.К. Філіял “Мілявіцкая сельская бібліятэка”
10	“Здоровье без лекарств” – урок здароўя	2 кв.	Кавалевіч С.Э. Філіял “Рагозніцкая сельская бібліятэка”
11	“Островок семейных сокровищ” – вечар адпачынку	3 кв.	Чарніцкая С.В. Філіял “Струбніцкая сельская бібліятэка”
12	“Цвіце мой ябланевы сад” – свята	3 кв.	Кулікоўская Т.У. Філіял “Мікелеўшчынская сельская бібліятэка”
13	“Свет материнской любви” – музычна-паэтычны вечар	3 кв.	Кавалевіч С.Э. Філіял “Рагозніцкая сельская бібліятэка”
14	“Когда все вместе” – свята	3 кв.	Доста Н.К. Філіял “Мілявіцкая сельская бібліятэка”
<b>Дзень пажылога чалавека – 1 кастрычніка</b>			
1	“Люди пожилые – сердцем молодые!” – вечар успамінаў	4 кв.	Белаец М.А. Філіял “Мастоўская ГБ”

2	“Счастливы тот, кто сердцем молод” – літаратурна-музычная кампазіцыя	4 кв.	Пакаціло Л.І. Мастоўская раённая бібліятэка
3	“Неугосим огонь души...” – літаратурна-музычны вечар	4 кв.	Пронька В.У. Філіял “Гудзевіцкая сельская бібліятэка”
4	“У моёй бабулі рукі золотыя” – выстава вышыванак	4 кв.	Кіслая Н.М. Філіял “Дубненская сельская бібліятэка”
5	“Мудрой старости поклон” – сустрэча	4 кв.	Кіслая Н.М. Філіял “Дубненская сельская бібліятэка”
6	“Нас аб’яднала кніга” – вечар-сустрэча	4 кв.	Доста Н.К. Філіял “Мілявіцкая сельская бібліятэка”
7	“Возраст мудрости, тепла и доброты” – вечар шчырасці	4 кв.	Гайдаш Г.П. Філіял “Пескаўская сельская бібліятэка”
8	“Мудрость жизни – молодость души” – вечар-адпачынак	4 кв.	Марчык Н.М. Філіял “Стралецкая сельская бібліятэка”
9	“Чтобы осень была золотой” – літаратурна-музычны вечар	4 кв.	Чарніцкая С.В. Філіял “Струбніцкая сельская бібліятэка”
10	“Славим возраст золотой” – літаратурна-музычная кампазіцыя	4 кв.	Кулікоўская Т.У. Філіял “Мікелеўшчынская сельская бібліятэка”
11	“С поклоном и любовью” – урок дабрыні	4 кв.	Кавалевіч С.Э. Філіял “Рагозніцкая сельская бібліятэка”
12	“Люди пожилые – сердцем молодые” – вечар-сустрэча	4 кв.	Холад М.Я. Філіял “Пацавіцкая сельская бібліятэка”

### Арганізацыя аматарскіх аб’яднанняў для людзей сталага ўзросту

	<b><u>Аматарскае аб’яднанне “Добрыя сустрэчы”</u></b>		<b>Мастоўская раённая бібліятэка</b>
1	“А годы как птицы!” – віртуальная віктарына	1 кв.	Чайкіна С.І.
2	“Витамины на нашем столе” – віртуальная гадзіна здароўя	2 кв.	Чайкіна С.І.
3	“Как найти правовую информацию в библиотеке по интересующему вопросу” – віртуальная кансультацыя бібліятэкара	3 кв.	Чайкіна С.І.
4	“Спешите делать добро!” – хвіліны радаснага чытання	4 кв.	Пакаціло Л.І. Чайкіна С.І.
	<b><u>Аматарскае аб’яднанне “Залаты ўзрост”</u></b>		<b>Філіял “Гудзевіцкая сельская бібліятэка”</b>
1	“Сэрцам і думамі...” – вечар-успамін (Да 80 гадоў з дня нараджэння Уладзіміра Мулявіна)	1 кв.	Пронька В.У.

2	“Свечи. Музыка. Стихи” – літаратурна-музычны вечар (Да Сусветнага дня закаханых)	1 кв.	Пронька В.У.
3	“Про весну, любовь и красоту” – свята (Да Міжнароднага жаночага дня)	1 кв.	Пронька В.У.
4	“Знаем ли мы первые книжки внуков” – літаратурная віктарына	2 кв.	Пронька В.У.
5	“Светлый праздник Пасха” – свята	2 кв.	Пронька В.У.
6	“Асветніца з роду Усяслава: Еўфрасіння Полацкая” – тэматычны вечар	2 кв.	Пронька В.У.
7	“Мае любімыя вершы” – літаратурны вечар	3 кв.	Пронька В.У.
8	“Рецепты народной медицины, проверенные временем” – вечар-сустрэча	3 кв.	Пронька В.У.
9	“Жизнь и судьба Брестской крепости” – вечар-успамін (50 гадоў з дня адкрыцця Мемарыяльнага комплексу “Брэсцкая крэпасць-герой”)	3 кв.	Пронька В.У.
10	“Неугосим огонь души...” – літаратурна-музычны вечар	4 кв.	Пронька В.У.
11	“Эта горькая правда войны” – тэматычны вечар (80 гадоў з часу існавання Трасцянца)	4 кв.	Пронька В.У.
12	“Краю мой родны...” – вечар паэзіі (Да 130 гадоў з дня нараджэння Максіма Багдановіча)	4 кв.	Пронька В.У.
	<b><u>Аматарскае аб’яднанне “Селяночка”</u></b>		<b>Філіял “Дубненская сельская бібліятэка”</b>
1	“Масленица – честная, да проказница большая” – пасяджэнне	1 кв.	Кіслая Н.М.
2	“Пасху встречаем” – пасхальны вечар	2 кв.	Кіслая Н.М.
3	“Кулинарное чудо за 5 минут” – чайнае пасяджэнне	3 кв.	Кіслая Н.М.
4	“Яркая радуга на клумбах” – фотаконкурс	3 кв.	Кіслая Н.М.
5	“Мы встречаем Новый Год” – вечар-сустрэча	4 кв.	Кіслая Н.М.
	<b><u>Аматарскае аб’яднанне “Гаспадынька”</u></b>		<b>Філіял “Лунненская сельская бібліятэка”</b>
1	“И полнятся любовью женщин души...” – пасяджэнне	1 кв.	Навіцкая М.А.
2	“Я здароўе зберагу – сам сабе дапамагу” – пасяджэнне	2 кв.	Навіцкая М.А.
3	“Мой маленький огород – здоровье и доход” – пасяджэнне	3 кв.	Навіцкая М.А.
4	“На Купалу сонца рана ўстала” – пасяджэнне	3 кв.	Навіцкая М.А.
5	“Все на земле от материнских рук” – літаратурна-музычны вечар	4 кв.	Навіцкая М.А.
6	“Новый год в кругу друзей” – пасяджэнне	4 кв.	Навіцкая М.А.
	<b><u>Аматарскае аб’яднанне “Зносіны”</u></b>		<b>Філіял “Пескаўская сельская бібліятэка”</b>
1	“Вот пришло Крещение, праздник очищения” – вечар адпачынку	1 кв.	Гайдаш Г.П.
2	“Наше славное прошлое” – літаратурна-	1 кв.	Гайдаш Г.П.

	музычная кампазіцыя		
3	“Без вас, любімых, жыцці ў свеце няма!” – шоу-праграма	1 кв.	Гайдаш Г.П.
4	“Здаров’е – мудрых гонорар” – калейдаскоп карысных саветаў	2 кв.	Гайдаш Г.П.
5	“Величаем Пасху Великую и Светлую” – вечар адпачынку	2 кв.	Гайдаш Г.П.
6	“Мир ваших интересов” – краязнаўчыя пасядзелкі	2 кв.	Гайдаш Г.П.
7	“Памяць зямлі беларускай” – гутарка-падарожжа да помнікаў воіну-вызваліцелю і ахвярам Халакосту	3 кв.	Гайдаш Г.П.
8	“Спас – усяму час” – вечар адпачынку	3 кв.	Гайдаш Г.П.
9	“Вам, хозяюшки” – калекцыя ідэй	3 кв.	Гайдаш Г.П.
10	“Чтобы жизнь повторилась сначала, загляните в семейный альбом” – вечар успамінаў	4 кв.	Гайдаш Г.П.
11	“Возраст мудрости, тепла и доброты” – вечар шчырасці	4 кв.	Гайдаш Г.П.
12	“Духоўныя святыні Мастоўскага краю” – завочнае падарожжа	4 кв.	Гайдаш Г.П.
	<b><u>Аматарскае аб’яднанне “Карані”</u></b>		<b>Філіял “Правамастоўская сельская бібліятэка”</b>
1	“Не просто жить, а быть здоровым” – праграма пасяджэння	1 кв.	Мякека Г.В.
2	“По волнам моей памяти” – рэтрацыкл па мастацтву	2 кв.	Мякека Г.В.
3	“Прекрасен мир любовью материнской” – тэматычны вечар	3 кв.	Мякека Г.В.
4	“Найди в себе радость” – кулінарныя вячоркі	3 кв.	Мякека Г.В.
5	“Край в котором живу и мечтаю” – фальклорная паліта	3 кв.	Мякека Г.В.
6	“Восень жыцця – мудрая пара” – рэтра-вечар	3 кв.	Мякека Г.В.
7	“Аб ўсім на свеце ў журнале і газеце” – гадзіна інфармацыі і рэкламы	4 кв.	Мякека Г.В.
	<b><u>Аматарскае аб’яднанне “Сустрэчы”</u></b>		<b>Філіял “Стралецкая сельская бібліятэка”</b>
1	“Про весну, любовь и красоту” – паэтычны вечар	1 кв.	Марчык Н.М.
2	“Душы і рук захапленне” (самабытная мастачка Н.Шніп) – творчая сустрэча	2 кв.	Марчык Н.М.
3	“Тепло семейного очага” – гадзіна адкрытай размовы	2 кв.	Марчык Н.М.
4	“Цудоўная кветка з-пад Нёмана” – літаратурная гадзіна	2 кв.	Марчык Н.М.
5	“Твая зямля, твая радзіма названа светла: Беларусь” – завочнае падарожжа	3 кв.	Марчык Н.М.
6	“Мой родны кут” – фотавыстава	3 кв.	Марчык Н.М.
7	“Мудрость жизни – молодость души” – вечар-адпачынак	4 кв.	Марчык Н.М.
8	“Прекрасен мир любовью материнской” –	4 кв.	Марчык Н.М.

	літаратурна-музычны вечар		
9	“Нам от болезней всех полезней” – завочнае падарожжа ў свет лекавых раслін	4 кв.	Марчык Н.М.
	<b><u>Аматарскае аб’яднанне “Встреча”</u></b>		<b>Філіял “Пацавіцкая сельская бібліятэка”</b>
1	“Обо всем на свете в журнале и газете” – гадзіна рэкламы	1 кв.	Холад М.Я.
2	“Вокруг света с комнатными растениями” – экалагічны вусны часопіс	1 кв.	Холад М.Я.
3	“Стальной характер Ефросинии Полоцкой” – інфарміна	2 кв.	Холад М.Я.
4	Растения-целители” – інфармацыйная гадзіна	3 кв.	Холад М.Я.
5	“Вкусные хлопоты” – інфармацыйная гадзіна	3 кв.	Холад М.Я.
6	“Матушка Пречистая! Святая!” – тэматычны вечар	4 кв.	Холад М.Я.
7	“Люди пожилые – сердцем молодые!” – вечарына сустрэча	4 кв.	Холад М.Я.
	<b><u>Аматарскае аб’яднанне “Сердца открытые добру”</u></b>		<b>Філіял “Харціцкая сельская бібліятэка”</b>
1	“Смехом, шуткой, без забот мы встречаем Новый год” – вячоркі	1 кв.	Брыцько С.Ю.
2	“Ой блины, ой блины, ой блиночки мои!” – свята Масленіцы	1 кв.	Брыцько С.Ю.
3	“Про весну, любовь и красоту” – вечар-адпачынак	1 кв.	Брыцько С.Ю.
4	“Встречаем светлую Пасху!” – вечар-сустрэча	2 кв.	Брыцько С.Ю.
5	“Эти песни спеты на войне” – вечар песні	2 кв.	Брыцько С.Ю.
6	“Приходите в наш дом, наши двери открыты” – вечар-адпачынак	2 кв.	Брыцько С.Ю.
7	“Где любовь и свет, там и горя нет” – музычная праграма	3 кв.	Брыцько С.Ю.
8	“Летние хлопоты, осенние застолья” – сустрэча	3 кв.	Брыцько С.Ю.
9	“Встреча с доктором АПЧХИ” – гадзіна інфармацыі	3 кв.	Брыцько С.Ю.
10	“Тепло материнского сердца” – гадзіна зносін	4 кв.	Брыцько С.Ю.
11	“А у нас Калядачкі:будуць бліны ды аладачкі” – фальклорная праграма	4 кв.	Брыцько С.Ю.